

исследований В.П. Панютич пришел к выводу, что несмотря на особенности, в белорусских деревнях, как и на всей территории Российской империи, капиталистические отношения в сельской местности были связаны с крепостническими пережитками. Из-за этого капитализм в аграрном секторе развивался намного медленнее, чем в промышленности. Не смотря на освобождение историографии от марксиско-ленинской идеологии, взгляд на мировых посредников, как на эксплуатирующие крестьян, сохранился, и многие положительные стороны не рассматривались. Негативная оценка деятельности местных органов управления по крестьянским делам дана в коллективной монографии «Гісторыя сялянства» [2]. В ней основное внимание уделено положению крестьян в преобразованный период и самоуправлению, а органы местного управления (мировой посредник, губернские и уездные присутствия по крестьянским делам, земские начальники) рассмотрены косвенно. В этой работе показаны недостатки, перегибы мировых посредников.

Таким образом дореволюционные авторы являлись представителями дворянства, были чиновниками в крестьянских учреждениях и описывали их. В советский период деятельность мировых посредников по реализации аграрной политики самодержавия не рассматривалась как отдельный вопрос, а изучалась косвенно. Акцент в советской аграрной историографии делался на правовом положении крестьян и крестьянском движении. Так же в этот период все местные учреждения по крестьянским делам рассматривались как эксплуатирующие крестьянство, ущемляющие их права в самоуправлении, а все преимущества в аграрной политике в период царской России укрывались. В отечественной исторической науке были рассмотрены лишь некоторые аспекты их деятельности, такие как правовое положение и взаимоотношения с властью. На современном этапе интерес к деятельности мировых посредников не исчез, изучение данного вопроса продолжается и в российской и белорусской историографии. Историографическая наука освободилась от марксиско-ленинской идеологии и теперь изменился подход к оцениванию деятельности учреждений и рассматриваются не только отрицательные, но и положительные стороны местных учреждений.

#### *Література*

1. Валуев, П.А. Дневник П.А. Валуева министра внутренних дел. / П.А. Валуев. – М. : Академия наук СССР, 1961. – 425 с.
2. Гісторыя сялянства Беларусі : у 3 т. / рэдкал : М.С. Сташкевіч [і інш.]. – Мінск : Беларус. наука, 1997–2002. – Т. 2. : Ад рэформы 1861 г. да сакавіка 1917 г. / З.Е. Абезгауз [і інш.] ; лад рэд. В.П. Панючча. – 2002. – 552 с.
3. Дружинин, Н.М. Русская деревня на переломе 1861 – 1880 гг. / Н.М. Дружинин. – – М. : Наука, 1978. – 286 с.
4. Дружинин, Н.П. Право и личность крестьянина / Н.П. Дружинин. – СПб. : Т-во М.О.Вольф, 1912. – 319 с.
5. Ерошкин, Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России: 3-е изд., перераб. и доп. / Н.П. Ерошкин. – М. : Высшая школа, 1983. – 251 с.
6. Жданович, Л.Н. Чиновники по крестьянским делам Северо-Западных окраин (1861–1904 гг.): автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / Л.Н. Жданович; Калининградский государственный университет. – Великий Новгород, 2005. – 23 с.
7. Катаев, М.М. Местные крестьянские учреждения 1861, 1874 и 1889 гг.: (Исторический очерк их образования и норм деятельности) : Ко дню пятидесятилетней годовщины освобождения крестьян от крепостной зависимости 19 февраля 1911 г. / Сост. М.М. Катаев : в 3 ч. – СПб. : Зем. отд. М. ви. деп. 1911–1912. – Ч. 2. – 1911. – 127 с.
8. Панютич, В.П. Социально-экономическое развитие белорусской деревни в 1861 – 1900 гг./ В.П. Панютич. – Минск : Наука и техника, 1990. – 373 с.
9. Фридман, М.Б. Отмена крепостного права в Белоруссии / М.Б. Фридман. – Минск : Изд-во Белгосуниверситета, 1958. – 200 с.
10. Чернуха, В.Г. Крестьянский вопрос в правительенной политике России (60-70 годы XIX в.) / В.Г. Чернуха. – Л. : Наука, – 1972. – 68 с.

#### *УВЯДЗЕННЕ ІСПЫТАУ НА ПАСАДЫ ЗЕМСКІХ НАЧАЛЬНІКАУ У ПАЧАТКУ XX СТ.*

*Талмачова С.А. (канд. гіст. науک, дац.), БДПУ, Мінск*

Паспяховая реалізацыя "Положения о земских участковых начальниках" ад 12 ліпеня 1889 г. [1] патрабавала стварыць дзеяздольны адміністрацыйны апарат. Таму ў адпаведнасці з "Положением..." пры прызначэнні на пасады земских начальнікаў уводзіўся нармальны і ёкстраординарны парадак. Пры нармальным парадку існавалі дзве катэгорыі кандыдатаў на гэта званне. Агульнымі умовамі для абедзюю катэгорый быу узрост больш за 25 гадоу і прыналежнасць да патомнага мясцавага двараства. Пры гэтым у першую катэгорыю уваходзілі:

- 1) асобы, якія праслужылі ў губерні не менш за тры гады на пасадзе прадвадзіцеля двараства – да іх не пад'яляліся ніякі маёмысны цэнз; 2) дваране, атрымаўшы вышэйшую адукацыю, ці

распужылі у губерні не менш трох год на пасадзе міравога пасрэдніка, міравога суддзі ці неад'емнага члена сялянскай прысутнасці, калі пры гэтым яны самі ці іх жонкі мелі ва уласнасці у межах павета не менш паловы памеру зямлі, неабходнага для удзелу у выбранні гласных у паветовы земскі сход, ці іншай нерухомай маёмасцю на суму больш за 7 500 руб. Другую катэгорыю кандыдатау на пасаду земскага начальніка складалі: 1) асобы з параунальна віялкім (падвоенным) маёмасным цэнзам і параунальна нізкім адукцыйным цэнзам (сярэдня адукцыя і класны чын); 2) асобы, якія захавалі у межах павета хачія б толькі сядзібу, але падыходзілі па сваім адукцыйным ці службовым цэнзе пад умовы для кандыдатау першай катэгоры [1, с. 511-513].

У заходніх губернях земскія начальнікі прызначаліся парадкам, які бы вызначаны для губернія, дзе не адбываліся дваранская выбары. 19 красавіка 1904 г. Мікалай II зацвердзіў меркаванне Дзяржжаунага савета «О некоторых изменениях и дополнениях в существующих постановлениях о земских участковых начальниках», у якім адзначалася, што у Віцебскай, Мінскай і Магілёўскай губернях земскія начальнікі прызначаліся Міністрам унутраных спраў, а у Віленскай і Гродзенскай – генерал-губернатарам па прапановах губернатарау, незалежна ад прыналежнасці да ліку мясцовага дваранства і валодання імі нерухомай маёмасцю [2, с. 369].

Такі парадак забяспечвау ў дастатковай меры задавальняючы свайму прызначэнню склад земскіх начальнікаў толькі у першыя гады увядзення названага інстытута, калі дзейнасць яго не была асабліва складанай і кантынгент мясцовых дваран-землеуладальнікаў даваў дастатковую колькасць кандыдатаў. С цягам часу пасада земскіх начальнікаў ускладнялася шматлікімі абавязкамі па спагнанні акладных збораў, народнаму харчаванню, спраўах землеуладкавання селян падчас рэалізацыі сталыпінскай аграрнай рэформы і інш. Таму іх дзейнасць патрабавала усебаковага ведання законаў і іх урадавых тлумачэнняў, а таксама знаёмства з практикай кіравання участкам. Колькасць жа мясцовых дваран-землеуладальнікаў, якія моглі заніць названу пасаду, значна паменшылася. Адной з прычын было тое, што частка іх з пачатку XX ст. накроўвалася на службу ў заходніх губерні, дзе большасць мясцовых дваран-землеуладаснікаў была рымска-каталіцкага веравызнання і не могла па палітычных прычынах займаць пасады на дзяржжаунай службе. Сукупнасць усіх гэтых прычын прывяла да таго, што парадак прызначэння на пасаду земскіх начальнікаў быў прызнаны Міністэрствам унутраных спраў незадавальняющим. Сапрэуды, водзіўцы губернатараў і даклады асоб, якія былі накраваны цэнтральнымі установамі у губерні з рэзвізіямі, сведчылі, што новапрызначаныя земскія начальнікі вельмі мала былі знаёмы з заканадаўствамі аслянкамі і мясцовымі асаблівасцямі края. Гэта выклікала слушныя нараканні з боку мясцовага насельніцтва [3, с. 3-4].

У сувязі з гэтым у адпаведнасці з законам ад 19 красавіка 1904 г. пры губернскіх прысутнасцях быў створаны пасады кандыдатау да земскіх начальнікаў [2, с. 370]. Міністэрства унутраных спраў адзначала, што частка кандыдатаў набіраліся з асоб, якія не адпавядалі адукцыйнаму, маёмаснаму і службовому цэнзу, усталяванаму Палаажненем 12 ліпеня 1889 г. і законам 19 красавіка 1904 г. [3, с. 14]. Пры гэтым, як паказаў волыт, у якасці кандыдатаў могла быць падрыхтавана толькі параунальна нязначная колькасць асоб, а непрацяглы час на пасадзе недастаткова забяспечвау падрыхтаванасць асоб да службы земскага начальніка.

Указам 5 кастрычніка 1906 г. «Об отмене некоторых ограничений в правах сельских обывателей и лиц других бывших податных состояний» было пашырана кола асоб, якія моглі займаць пасаду земскага начальніка [4, с. 891]. У адпаведнасці з ім «всем российским подданным», незалежна ад паходжання, за выключэннем іншародцаў, даваліся адноўлькавыя права у адносінах да дзяржжаунай службы. Ліквідаваліся усе асаблівія перавагі дваранства на займанне некаторых пасад па прызначэнню ад урада у залежнасці ад саслоўнага паходжання.

Як ужо адзначалася, пашыралася кола пытанняў, якія павінны быў вырашаны земскія начальнікі. З гэтай прычыні Міністэрства унутраных спраў палічыла магчымым перадаць пэўную частку абавязкаў кандыдатам да земскіх начальнікаў. У прыватнасці, цыркулярам МУС № 53 ад 27 верасня 1907 г. кандыдатам, якія камандзіраваліся у дапамогу земскім начальнікам, давалася права самастойна вырашаньця адміністрацыйных справы па прымянянні указа ад 9 лістапада 1906 г. Такая пастанова была выкліканы значным павелічэннем у некаторых губернях справаводства земскіх начальнікаў у сувязі з пачаткам рэалізацыі сталыпінскай аграрнай рэформы. Адзначалася, што у дапамогу земскім начальнікам маглі быць камандзіраваны нават і іншыя асобы, якія былі на дзяржжаунай службе, з прадстаўленнем ім таих жа паунамоцтваў, як і кандыдатам, у вырашэнні спраў па прымянянні названага указа [3, с. 13]. Таму Міністэрства унутраных спраў прыйшло да высновы, што неабходнасці папярэдніх іспытаў асоб, якія прызначаліся на пасаду земскага начальніка і кандыдата. З гэтай прычыны у маі 1907 г. пры Земскім аддзеле МУС была распрацавана і зацверджана праграма, па якой праходзілі іспытаў асобы, што прызначаліся на пасаду земскага начальніка непасрэдна міністэрствам, калі у губернатарау не было мясцовых кандыдатаў [3, с. 4; 5, с. 20].

На первых жа экзаменах выяснилось, что нават асобы з вышэйшай юрыдычнай адміністрацыяй паказалі нярэдка поунае незнайства з заканадаўствам аб сялянах і з прымяненнем яго на практыцы, асабліва з землеуладкавальным законам 1906 г. Стала відавочным, да якой ступені непадрыхтаваныі былі да таго часу многія з тых, хто прызначаўся на пасаду земскіх начальнікаў і колы непараузменную у выніку гэтага яны маглі унесі у сваю службовую дзейнасць. Так, з 38 празкаменаваных асобаў менш вышэйшую адкачукою 8 чал., сярднюю – 18, ніжэй за сярднюю – 12 чал. У выніку толькі 33 асобы былі прызнаны належнымі да пасады земскага начальніка, але многія з іх здолелі вытрымаць іспыты на другі ці трэці раз, часам на працгру 2 і больш месяца. Пасля экзамену тыя, хто паспяхова яго здаў, накроўваліся на некаторы час "на практыку" да земскага начальніка 1 участка Пецярбургскага павета [3, с. 15].

З прычыны таих выніку экзамену Міністр унутраных спраў распаусдзіў цыркуляр № 6 ад 23 студзеня 1908 г. аб неабходнасці увесці сістэму іспыту для усіх увогуле асоб, якія прызначаліся на пасаду земскіх начальнікаў, у тым ліку і па прадстаўленням мясцовай адміністрацыі [3, с. 15]. Напярэдадні губернатарам была разаслана праграма экзамена з прапанавай амбэркаўцаў якіх сутнасці, а таксама выказаць свое меркаванні адносна организацыі таіх іспытуў. Адказы ад губернатараў былі аднадушныі. Усе выказаліся аб пажаданасці і неабходнасці падырдліх экзаменаў. Гэтак жа аднадушна выказаліся дэлегаты з'езда неадмінных члену губернскіх прысутнасцей, які адбыўся ў кастрывчыку 1907 г. [6].

З гэтага часу на распаряджэнні Міністра унутраных спраў для асоб, якія хадайнічалі або прызначаліся на пасаду земскага начальніка, у губернскіх прысутнасцях праводзіліся іспыты. Яны адбываліся не менш 4 разу у год у вызначаныя і загадзя азвешчаныя тэрміны з звычайным складзе губернскіх прысутнасці, усталяваным законам. Пры гэтых асаблівіцца адзначалася неабходнасць наяунасць губернскага прадвадзіцеля дваранства, упраўляючага казённай палатай, старшыні (ці пракурора) акруговага суда і усіх неадмінных члену прысутнасці. Тэрмін экзаменау вызначаўся губернатарам, але на пачатку кожнага года ён прадстаўляў гэтыя звесткі у МУС для своечасовага узгаднення часу камандзіровак прадстаўнікоў міністэрства з рэвізіямі у губерні "в целях придання ему (правядзенню экзаменау. – С.Т.) необходімых единообразия і правильности" [3, с. 16].

Губернскія прысутнасці кіраваліся той праграмай, якую распрацавала Міністэрства унутраных спраў. Адной з задач экзамена была, перш за ўсё, грунтоўная (на усіх раздзелах праграмы) праверка ведаў закону і правілаў, якія тычыліся дзейнасці земскага начальніка. Пры гэтых пры нездавальнічай здачы экзамену прэтэндант на пасаду меў магчымасць падрыхтавацца і праз пэўны тэрмін паўтарыць спробу. Міністэрствам унутраных спраў адзначалася, што коли асоба, якая дапушчалася да іспыту, "в то ж время отнюдь не изменяет ни в чём установленных действующим законом требований ценза сословного, имущественного, образовательного и служебного в тех сочетаниях и той последовательности, как сие указано в законе" [3, с. 17]. Ад экзаменау вызваляліся толькі тыя асобы, якія ужо менш волілі работы "в деле крестьянского управления" (напрыклад, быўшыя неадмінныя члены губернскіх прысутнасцей, чыноунікі па сялянскіх спраўах і інш.) [3, с. 18]. Міністр унутраных спраў адзначаў, што тых, хто вытрымліваў экзамены, "весьма желательно" было накроўваць на пэўны тэрмін для далейшага практычнага азняемлення са справай да аднаго з земскіх начальнікаў па выбары губернатара. Аб важнасці выніку экзаменау сведчыць тое, што у прадстаўленнях асабах, якія былі прапанаваны губернатарам на пасаду земскага начальніка, неабходна было абавязкована указаць "о ступени успешности произведенных сими лицами испытаний" [3, с. 19].

Пры Земскім аддзеле МУС быў створаны спецыяльныя курсы для падрыхтоўкі асоб, якія жадалі атрымаць месца земскага начальніка. 6 лістапада 1908 г. Міністрам унутраных спраў былі зацверджаны "Правілы о временных курсах для подготовки лиц, желающих подвергнуться испытанию на должності земскага начальніка" [3, с. 31–32]. Мэтай курсаў было азняемленне слухачоў з агульнымі асновамі заканадаўства аб сялянах, а таксама з тымі законамі і распаряджэннямі урада, якія менш непасрэдна дачыненне да сялянскага жыцця. Пасля не менш 4 тыдняў штодзённага навучання слухачы маглі здаваць экзамен спецыяльнай камісіі пад старшынствам упраўляючага Земскім аддзелам. Тым, хто паспяхова вытрымаў іспыты, выдавалася пасведчанне [3, с. 32].

Такім чынам, шматлікія нараканні з боку мясцовых улад і скаргі насельніцтва на дзейнасць земскіх участковых начальнікаў, а таксама адмена дваранскай прывілея на займанне названай пасады прывялі да неабходнасці ўзмацніць кантроль над асабовым складам гэтых чыноунікаў. Першыя экзамены паказалі няведение прэтэндэнтамі заканадаўства, якім яны павінны былі кіравацца пры выкананні службовых абавязкаў. У выніку Міністэрства унутраных спраў уяўляло ў мясцовых губернскіх прысутнасцях абавязковыя іспыты для асоб, якія жадалі займаць пасаду земскага начальніка, па спецыяльна распрацаванай праграме. МУС імкнулася кантраліраваць вынікі гэтых экзаменаў.

1. Положение о земских участковых начальниках : Высочайше утвержденное 12 июля 1889 г. мнение Гос. Совета // Полное собрание законов Российской империи (далее – ПСЗРИ). – Собр. 3-е. – Т. 9 (1889). – № 6196. – СПб., 1891. – С. 508–524.

2. О некоторых изменениях и дополнениях в действующих постановлениях о земских участковых начальниках : Высочайше утвержденное 19 апр. 1904 г. мнение Гос. Совета // ПСЗРИ. – Собр. 3-е. – Т. 24 (1904). – Отд. 1. – № 24388. – СПб., 1907. – С. 368–371.

3. Программа испытания на должность земского начальника и правила о временных курсах для подготовки лиц, желающих подвергнуться испытанию на должность земского начальника / сост. В. Максимов. – М. : Изд. кн-ва «Юрист», тип. И. Н. Холчева, 1909. – 104 с.

4. Об отмене некоторых ограничений в правах сельских обывателей и лиц других бывших податных состояний : Именной Высочайший указ, данный Сенату 4 окт. 1906 г. // ПСЗРИ. – Собр. 3-е. – Т. 26 (1906). – Отд. 1. – № 28392. – СПб., 1909. – С. 891–893.

5. Известия Земского отдела : Ежемес. журн. изд. при Земск. отд. М-ва внутр. дел. – 1908. – № 7–8.

6. Труды съезда непременных членов губернских присутствий : 24 октября – 1 ноября 1907 г. / М-во внутр. дел. – СПб., 1908. – [4], 155 с.

### УЗАЕМДЗЕЯННЕ ЗЕМЛЕУЛАДКАВАЛЬНЫХ КАМІСІЙ І ЗЕМСКІХ НАЧАЛЬНИКА ПРЫ РЭАЛІЗАЦІІ СТАЛЫПІНСКАЙ АГРАРНАЙ РЭФОРМЫ ў БЕЛАРУСІ (1906-1914 ГГ.)

Талмачова С.А. (канд. гіст. наук, дац.), БДПУ, Мінск

Сталыпінская рэформа стала важным этапам на шляху сацыяльна-еканамічнага развіцця беларускай вёскі, спрыяла паскарэнню мадэрнізацыйных пракцэзу ў краі. Яе пачаткам стаў указ ад 9 лістапада 1906 г., якім абвяшчалася права выхаду сялян з ашбычыны і умацаванне зямлі у асабістую прыватную уласнасць [1, с. 970-974]. Аднак папярэдня падрыхтоўка пачалася раней, калі законам ад 4 сакавіка 1906 г. дзяла паягчэння набыцця зямлі сялянамі праз Сялянскі паземельны банк ствараліся павятовы і губернскі землеуладкаўальны камісіі [2].

У склад павятовых землеуладкаўальных камісій, якія па сутнасці, праводзілі ўсю работу, уваходзілі: павятовы прадвадзіцель дваранства (старшыня), старшыня павятовай земскай управы або яго намеснік, неадменны член камісіі або асоба, якая яго замяшчала, член акруговага суда, земскі начальнік адпаведнай мясцовасці, тро члены па абранны а павятава земскага сходу і тро прадстаўнікі ад сялян, якія прызначаліся з кандыдатаў, абранных воласнымі сходамі (арт. 1, п. 1) [2, с. 199-200]. Земскія начальнікі былі уключаны ў склад камісіі, таму што па сваіх прымых абавязках гэтых чыноўнікаў павінны былі ведаць геаграфічныя і дэмографічныя асаблівасці мясцовасці і гапоуныя праблемы паземельных адносін жыхароў участка. Уздел земскіх начальнікаў у дэйнасці землеуладкаўальных камісій даваў ім магчымасць упłyваць на рашэнні гэтых органаў, працапаноўваць, якія хадайніцтвы заслугоўваюць задавальнення ў першую чаргу.

Першапачаткова галоунай задачай землеуладкаўальных камісій было "облегчение покупки крестьянами земель" пры дапамозе Сялянскага паземельнага банка. На камісіі ускладаўся і абавязак садзейніцаў насељніцтву "к устраниению в установленном законом порядке недостатков существующего землевладения и землепользования <...> при непременном сохранении законных прав частных владельцев" [2, с. 199]. Асноўная увага ў гэтым напрамку была накіравана на дакументальнае замацаванне за сялянамі тых зямельных надзелаў, якія знаходзіліся ў іх карыстанні, на ліквідацыю цераспадосці і сервітутаў, што значна перашкаджала развіццю і прыбытковасці як памешчыцкай, так і сялянскай гаспадаркі і інш.

Для вырашэння пытання аб выдачы пазык ад Сялянскага банка на набыццё зямлі неабходна было падрыхтаваць шэраг дакументаў. Пры гэтым на першым этапе галоуная задача ускладалася менавіта на земскага начальніка, які збіраў звесткі і перадаваў іх па сваім заключэннем на разгляд спецыяльнай камісіі, а яна вырашала пытанне на хадайніцтве. У статыстычных даных адлюстраваны толькі тыя здзелкі, якія завяршыліся набыццём зямлі. Пры гэтым частка з іх па розных прычынах "расстроілася". У прыватнасці, у 1913 г. у Мінскім аддзяленні Сялянскага паземельнага банка было прадстаўлене 530 пагадненню з 553 гаспадарамі двару на набыццё 8422,1 дзес. банкаускай зямлі з выдачай грашовай пазыкі банкам і 17 – на набыццё 159,2 дзес. без пазыкі. Саветам банка, упаనаважаным і аддзяленнем банка была дазволена пазыка па 514 здзелкам 547 гаспадарам двару з лазыкай і па 14 здзелках (на 148,4 дзес. зямлі) без яе. Адхілены пагадненню на набыцці банкаускай зямлі не было. Пры гэтым яшча да разгляду банкам па розных прычынах "расстроілісь" 33 здзелкі па набыцці 33 гаспадарамі 650,6 дзес. зямлі з банкаускай пазыкай, і 7 здзелак з 118 гаспадарамі двару па куплі 1845,9 дзес. зямлі за кошт уласных сродкаў. Аднак ужо пасля дазволу банкам пазыкі 49 здзелак на 1145,5 дзес. зямлі "расстроілісь" [5, с. 67-68].

Пры дапамозе Сялянскага паземельнага банка да чэрвеня 1914 г. толькі у 1-м участку Слуцкага павета Мінскай губ. сяляне Слуцкай воласці набылі 1 219 дзес. у прыватнае валоданне, у Грэскай пакупшчыкі аўяднапіся ў таварысты і набылі 5 087 дзес. у прыватную уласнасць. Такіх лоспехі былі вынікам работы земскага начальніка П.І. Бельчанкі. Ён тлумачыў сялянам сэнс